

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. Вам, відавочна, хочацца адпачываць, а не працаваць. Магчыма, варта дамовіцца аб тым, каб выконваць частку заданняў дыстанцыйна? Выдатны тыдзень для фрылансераў. Зрэшты, адносіны з калегамі ў вас наладзіліся, гэта стварае добрую атмасферу. Аднак у чацвер лепш знізіць аб'ём працы і не планаваць нічога сур'ёзнага.

ЦЯЛЕЦ. На гэтым тыдні неабходна будзе засяродзіцца на галоўным і не марнаваць сілы на рашэнне другарадных праблем. Цяпер зручны час з усёй сур'ёзнасцю задумацца пра будучыню і прыняць важнае для вашай сям'і рашэнне.

БЛІЗНЯТЫ. Вас чакае паспяхова рэалізацыя ідэй і ажыццяўленне заданняў. Дакладна будзе нагода для радасці. Паспрабуйце вызваліць больш часу для сябе і звесці зносіны з калегамі і сябрамі да разумнага мінімуму.

РАК. Калі вы не будзеце прыспешваць падзеі або праюляць залішнюю нервовасць і нецярпенне, то тыдзень абячае быць спакойным і мёрным. Калі адпраўляецеся ў адпачынак, то вас чакаюць прыемныя ўражанні і выдатная кампанія.

ЛЕЎ. На гэтым тыдні зможаце палепшыць любое са сваіх дасягненняў. Для гэтага ўсяго толькі спатрэ-

біцца развіць назіральнасць і інтуітыўнае разуменне інтарэсаў навакольных і стаць крыху больш мудрым і цярплівым. Да чацвярга варта ўціхамірыць ганарыстасць і прыслухацца да разумных парадаў калег па працы.

ДЗЕВА. Пры ўмелым спалучэнні аптымізму і гнуткасці на гэтым тыдні зможаце прыцягнуць да сябе ўвагу навакольных. Працуйце, і ваш прафесійны поспех забяспечыць вам годнае існаванне.

ШАЛІ. Будзьце прадбачлівыя, сачыце за сваімі словамі. Нават адно неасцярожнае слова можа павярнуцца супраць вас. Калі вы ў адпачынку, то паспрабуйце разгледзець за ўласнай расслабленасцю і задаволенасцю жыццём магчымых падводных камяні.

СКАРПІЁН. На гэтым тыдні выкарыстоўвайце сваю камунікабельнасць на сто працэнтаў, гэта дапаможа ў рэалізацыі планаў і задум.

СТРАЛЕЦ. На гэтым тыдні магчымы актыўны ўдзел сяброў і аднадумцаў ва ўсіх

ваших справах. Займіцеся кар'ерай, але не грэбуйце і сям'ёй. У панядзелак і сераду могуць паступіць выгадныя прапановы, якія абячаюць прыбытак. У пятніцу верагодныя пэўныя спрэчкі з начальствам з-за розных падыходаў да вырашэння неадкладнага пытання.

КАЗЯРОГ. На гэтым тыдні з'явіцца рэальная магчымасць для карэкцыі свайго лёсу, унясення ў яго чагосьці новага, незвычайнага. Даверцеся голасу сваёй інтуіцыі, і яна вас не падвядзе.

ВАДАЛІЎ. Наступіў спрыяльны момант для актыўнай дзейнасці. Неабходна сабрацца з сіламі і не дазваляць сабе расслабляцца і ўпадаць у роспач.

РЫБЫ. Настаў час ненадакучліва заявіць пра сябе і нагадаць пра свае ідэі начальству.

СЁННЯ

Месяц Апошняя квадра. Месяц у сузор'і Авена.

Сонца

Table with columns: Усход, Захад, Даўжыня дня and rows for Minsk, Vitebsk, Mahilyeu, Gomel, Grodno, Brest.


Імяніны

Пр. Соф'і, Ульяны, Антона, Арцёма, Барыса, Георгія, Германа, Дзяніса, Сямёна, Фёдара. К. Дамінікі, Люцыі, Тэрэзы, Эдварда.



Фота Анатоля КЛЕШУЧУКА.

ЗАЎТРА



Calendar section with dates, events, and biographies of historical figures like 1788, 1888, and 1923.

УСМІХНЕМСЯ. Ганна з Вовам ляжаць на канапе, яе тэлефон на кухні. Чуе, прыйшло sms. Устае, ідзе на кухню.



Publication information for Zvezda newspaper, including address, phone numbers, and subscription details.

Advertising information for Zvezda, including website URL, contact details, and rates for advertising.